

**План работы
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
на май 2022 г.**

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2022 годдзе прымаюць удзел у праектах, праграмах і акцыях:

- 1. Бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”;*
- 2. Віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”;*
- 3. Краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”;*
- 4. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки” на 2021-2023гг.;*
- 5. Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.;*
- 6. Раённая інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”;*

№ п/п	Назва мерапрыемства	Дата правядзення	Адказныя
1	“Под знаменем Победы” – кніжная выстава-кінастужка	04.05	Пакаціло Л.І., аддзел абслугоўвання і інфармацыі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
2	“Спасибо деду за Победу!” (да Дня Перамогі, аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – інфармацыйная гадзіна	04.05	Белаец М.А., філіял “Мастоўская ГБ”
3	“Сохраним в сердцах своих память светлую о них” (да Дня Перамогі) – гадзіна мужнасці	04.05	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
4	“Сохраним в сердцах своих память светлую о них” (да Дня Перамогі) – інфармацыйна-патрыятычны ўрок	04.05	Кавалевіч С.Э., філіял “Рагозніцкая с/б”
5	“Беларусь героическая” (да Дня Перамогі) – чытанне вершаў анлайн	04.05	Кавалевіч С.Э., філіял “Рагозніцкая с/б”
6	“Книги – воители, книги – солдаты” – кніжная выстава	04.05	Чарніцкая С.В., філіял “Струбніцкая с/б”
7	“Помнит сердце, не забудет никогда” (да Дня Перамогі) – бібліятэчная акцыя	05.05	Арлова А.С., бібліобус ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
8	“Знатоки правил безопасности” – віктарына	05.05	Кавалевіч С.Э., філіял “Рагозніцкая с/б”
9	“Нам не дано забыть” – урок памяці	05.05	Навіцкая М.А., філіял “Лунненская с/б”
10	“В памяти поколений навсегда” (да Дня Перамогі) – музычна-паэтычны ўрок	05.05	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”

11	“В символах наши корни” (Дзень Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга РБ) – інфармацыйная гадзіна	05.05	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
12	“Не згасне памяці агонь” (да Дня Перамогі) – кніжная выстава-экспазіцыя	05.05	Марчык Н.М., філіял “Стралецкая с/б”
13	“Тот подвиг жив, неповторим и вечен” (да Дня Перамогі) – гадзіна памяці	06.05	Леўчык В.А., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
14	“Мы верили, мы знали – победим!” (да Дня Перамогі, аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – літаратурна-музычны вечар	06.05	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
15	“Чытаем вершы аб вайне” (да Дня Перамогі) – чытанне вершаў анлайн	06.05	Кісляя Н.М., філіял “Дубненская с/б”
16	“Сквозь года звучит Победа” (да Дня Перамогі) – чытанне вершаў анлайн	06.05	Марчык Н.М., філіял “Стралецкая с/б”
17	“Белые ландыши чёрной войны” (да Дня Перамогі) – інфарміна	07.05	Кісляя Н.М., філіял “Дубненская с/б”
18	“О героях былых времен” (да Дня Перамогі, сумесна з філіялам “Харціцкі ЦВЧіК”) – літаратурна-музычная праграма	07.05	Брыцько С.Ю., філіял “Харціцкая с/б”
19	“Праз лёс людзей прайшла вайна” (да Дня Перамогі) – агляд літаратуры	07.05	Доста Н.К., філіял “Мілявіцкая с/б”
20	“Поклонимся великим тем годам” (да Дня Перамогі, аматарскае аб’яднанне “Зносіны”) – патрыятычная акцыя	07.05	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
21	“Паэт мужнасці і дабрыні” (да 105-годдзя з дня нараджэння П.Панчанкі) – чытанне вершаў анлайн	07.05	Кулікоўская Т.У., філіял “Мікелеўшчынская с/б”
22	“Сэрцам да подзвігу дакраніся...” (да Дня Перамогі) – кніжная выстава	08.05	Лазарэнка С.І., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
23	“Вайна – боль і памяць” (да Дня Перамогі) – літаратурна-музычная кампазіцыя	08.05	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”
24	“Памяць жыве і будзе жыць” (да Дня Перамогі, трагедыя в.Княжаводцы) – урок памяці	08.05	Марчык Н.М., філіял “Стралецкая с/б”
25	“Гэта быў час які нельга забыць” (да Дня Перамогі, аматарскае аб’яднанне “Буслік”) – урок памяці	08.05	Рахунок М.У., філіял “Зарудаўеўская с/б”
26	“Дарогай мужнасці” (да 105-годдзя з дня нараджэння Пімена Панчанкі) – гадзіна паэзіі	08.05	Кулікоўская Т.У., філіял “Мікелеўшчынская с/б”

27	“И снова май. Салют. Победа.” – бібліятэчная пляцоўка	09.05	Пакаціло Л.І., аддзел абслугоўвання і інфармацыі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
28	“У свеце чароўных казак” (Да 75-годдзя з дня нараджэння Р.Баравіковай) – падарожжа	11.05	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”
29	“Свет кахання” (да 75-годдзя з дня нараджэння Р.Баравіковай) – літаратурны вечар	11.05	Чарніцкая С.В., філіял “Струбніцкая с/б”
30	“Кніга і сям’я” (Да Міжнароднага дня сям’і) – гадзіна шчырай размовы	12.05	Белаец М.А., філіял “Мастоўская ГБ”
31	“Усе разам ляцім да зорак” (Да 75-годдзя з дня нараджэння Р.Баравіковай) – віктарына	12.05	Доста Н.К., філіял “Мілявіцкая с/б”
32	“В книжной памяти – мгновения войны” (да Дня Перамогі) – дзень ваеннай кнігі	13.05	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”
33	“День супружеской любви и семейного счастья” (Да міжнароднага дня сям’і) – вулічная акцыя	13.05	Навіцкая М.А., філіял “Лунненская с/б”
34	“Жертвы СПИДа” (Сусветны дзень памяці ахвяр СНІДу) – віктарына	14.05	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
35	“Через книгу – к добру и свету” – летняя эстафета	14.05	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”
36	“Дружная семейка с книжкой на скамейке” – фотаконкурс	14.05	Кіслая Н.М., філіял “Дубненская с/б”
37	“Книга+Семья=добрые друзья” – відэаагляд	15.05	Міканава Г.М., аддзел абслугоўвання і інфармацыі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
38	“Герои любимых сказок” (аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”) – мульт-гадзіна	15.05	Лазарэнка С.І., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
39	“Славная семейная традиция” (да міжнароднага дня сям’і) – вячоркі	15.05	Чарніцкая С.В., філіял “Струбніцкая с/б”
40	“Праз кнігу да духоўнасці” – гадзіна духоўнай размовы	15.05	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”
41	“Знать, чтобы жить” (Сусветны дзень памяці ахвяр СНІДу) – дзень інфармацыі	15.05	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
42	“Па літаратурнаму мору ўсёй сям’ёй” (да міжнароднага дня сям’і) – конкурс	15.05	Марчык Н.М., філіял “Стралецкая с/б”

43	“Дружим с книгой всей семьей” (да міжнароднага дня сям’і) – дзень сямейных зносін	15.05	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
44	“Я і мая сям’я” (да міжнароднага дня сям’і, аматарскае аб’яднанне “Моладзь.ВУ”) – літаратурнае падарожжа	15.05	Доста Н.К., філіял “Мілявіцкая с/б”
45	“Кнігі трох пакаленняў” (да міжнароднага дня сям’і) – пазнавальная гадзіна	15.05	Рахунок М.У., філіял “Зарудаўеўская с/б”
46	“Я і мая сям’я” (да міжнароднага дня сям’і) – свята	15.05	Кулікоўская Т.У., філіял “Мікелеўшчынская с/б
47	“Время сказок для малышей” – хвіліна чытання	15.05	Холад М.Я., філіял “Пацавіцкая с/б”
48	“Радость общения” – акцыя-наведванне	20.05	Чайкіна С.І., бібліобус ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
49	“Тут мінулае з сучаснасцю сышліся” – краязнаўчы экскурс	20.05	Чарніцкая С.В., філіял “Струбніцкая с/б”
50	“Мы з мультфільмаў і казак, адгадай без падказак” – гульня-віктарына	22.05	Брыцько С.Ю., філіял “Харціцкая с/б”
51	“Мы против табака” (Сусветны дзень без тытуню) – чытанне вершаў анлайн	28.05	Доста Н.К., філіял “Мілявіцкая с/б”
52	“В гостях у сказки” – кніжная хваля	29.05	Леўчык В.А., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
53	“Курить не модно – дыши свободно” (Сусветны дзень без тытуню) – дыспут	29.05	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
54	“Пусть лето будет безопасным” (да міжнароднага дня абароны дзяцей) – кніжная выстава	29.05	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
55	“Этот праздник со слезами на глазах” (аматарскае аб’яднанне “Сердца открытые добру”) – вечар ваеннай песні	29.05	Брыцько С.Ю., філіял “Харціцкая с/б”
56	“Подарожжа па дарогам здароўя” – пазнавальная гадзіна	29.05	Брыцько С.Ю., філіял “Харціцкая с/б”
57	“Пора себя любить – бросай сейчас курить” (Сусветны дзень без тытуню) – пазнавальная гадзіна	29.05	Марчык Н.М., філіял “Стралецкая с/б”
58	“В сладком дыме сигарет притаилось много бед” (Сусветны дзень без тытуню) – гадзіна-роздум	29.05	Холад М.Я., філіял “Пацавіцкая с/б”

Дырэктар
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах